

# СНЕЖАНЬСКІЯ ЗАПЕЎКІ

**Па гарызанталі:** 1. «Здароў, марозны, звонкі вечар! // Здароў, скрыпучы мяккі ...!». З верша М. Багдановіча «Зімой»; 9 снежня — 130 гадоў з дня нараджэння паэта. 7. Самы лепшы... — абдымкі; усім па размеру (прык.); 4 снежня — Міжнародны дзень абдымкаў. 8. Снежань снежны і халодны — будзе ... урадлівы (прыкм.). 10. Тое, што і збан (разм.). 11. Кармушка для жывёлы. 13. Даўгаголая птушка, якая ў старажытным Егіпце лічылася сьвяшчэннай. 14. Снежань спытае, што ... прызапасіла (прык.). 15. На паляванні сем вёрст не ... (прык.). 16. «Дастанавіце з вышак ... // Гайда сцежкі праціраць». З верша Я. Коласа «Надыход зімы». 18. Снежань — не ..., а холад — не сястра (прык.). 19. «Снежань — першы густы снегапад». З верша П. Панчанкі «Родная ...». 23. Лёд пачарнеў, ... шуміць — чакай адлігі (прыкм.). 25. «Пад гукі гулькі завей // Зіма імчыцца — ...». З верша Т. Ляўковіч «Зіма». 26. Першы снег — не ..., першая каханка — не нявеста (прык.).



**Па вертыкалі:** 1. Гульня са снегам. 2. Шматгадовы палярны лёд. 3. Зімовы ... або Ягорый; прысвятка, які адзначалі 9 снежня. 4. «Мароз, як ... бязжаласны, // Ё лёд рэчкі акаваў». З верша Я. Купалы «Зіма». 5. Паслядоўнік ёгі. 6. «Вясна зайшла к зіме на каву ў гасці». З верша С. Брандта «... ў снежны». 9. Тое, што і завея. 12. Аўтамабіль, прызначаны для руху па снезе. 15. ... гнядая, жараб'ё ра-

бое — паеў воўк абое (прык.). 17. Лясная пёўчая птушка атрада вераб'іных. 20. «Хутка ... халадоў, завірух — // Нам не верыцца». З верша Дзм. Пятровіча «Ранак нашай восені». 21. У футболе становішча, калі мяч аказваецца за межамі гульнявога поля; 10 снежня — Сусветны дзень футбола. 22. Літара старажытнарускага алфавіта. 24. Сёмы гук музычнай гамы.

Склаў **Лявон ЦЕЛЕШ**, г. Дзяржынск.

**ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ**

## УРАДЖАЙ... ПАТРОНАЎ

**Жыхар Брэсцкага раёна ва ўласным агародзе выкапаў склад боепрыпасаў**  
**Жыхар вёскі Тамашоўка Брэсцкага раёна перакопваў агарод на прысядзібным участку — і выкапаў не адзін-два, не дзясятка, а цэлыя скрыні патронаў. Правахоўнікі, якія прыбылі на месца, спачатку налічылі 100 патронаў, затым яшчэ 50, паблізу былі таксама кулі і гільзы.**

Як паведаміла **Ганна МАЦКЕВІЧ**, афіцыйны прадстаўнік упраўлення ДКСЭ па Брэсцкай вобласці, знойдзеныя боепрыпасы былі перададзены ў мікраённы аддзел Дзяржаўнага камітэта судовых экспертызаў. Спецыялісты ўстанавілі, што вінтавачныя патроны маркі «Маўзер» выпушчаны заводскім спосабам у 1915 годзе. Доўгі час яны праляжалі ў зямлі і да стральбы ўжо, вядома, непрыдатныя.

Міліцыя праводзіць праверку па гэтым факце. Цалкам верагодна, што патроны былі падрыхтаваныя да знішчэння мірнага насельніцтва. Менавіта на гэтым месцы ў 1942 годзе знаходзілася гета, вязняў якога пазней расстралілі.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

## Даты Падзеі Людзі

**7 СНЕЖНЯ 1921** год — у Заходняй Беларусі заснавана Таварыства беларускай школы, якое адкрывала і ўтрымлівала народныя школы і дамы, курсы, настаўніцкія семінары, чытальні-бібліятэкі, сярод і вышэйшыя навучальныя ўстановы, выдавала часопісы, падручнікі і іншую літаратуру, займалася канцэртнай дзейнасцю. ТБШ выступала супраць паланізацыі, сацыяльнага прыгнёту, праводзіла шырокую дзейнасць па адкрыцці беларускіх школ, павышала агульнаадукацыйны і культурны ўзровень насельніцтва, яго нацыянальную свядомасць. Закрытае польскімі ўладамі ў 1937 годзе.

**1940** год — нарадзіўся **Юрый Аляксандравіч Ялхоў**, беларускі кінааператар, рэжысёр. Сярод аператарскіх работ: мастацкія фільмы «Двое на востраве слёз», «Наш браняпоезд», «Сын за бацьку». Пастаноўшчык мастацкіх фільмаў «Даруй нам, мачаха-Расія», «Анамалія», «Анастасія Слуцкая».

**1941** год — нарадзіўся (в. Верхні Церабязоў Столінскага раёна) **Васіль Дзмітрыевіч Ліцвінка**, беларускі фалькларыст, кандыдат філалагічных навук. У 1970 годзе скончыў БДУ, дзе і працаваў. З 1991 года быў старшынёй Беларускага саюза фалькларыстаў. Збіраў і даследаваў беларускі фальклор, займаўся этнаграфіяй.

**1890** год — нарадзіўся **Аляксандр Бакулеў**, выдатны савецкі вучоны-хірург, акадэмік АН СССР, адзін з заснавальнікаў савецкай сардэчна-сасудзистай хірургіі.

**1910** год — нарадзілася **Кацярына Аляксееўна Фурцава**, савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. У 1954—1957 гадах — першы сакратар МГК КПСС, у 1956—1960-м — сакратар ЦК КПСС, у 1960—1974 гадах — міністр культуры СССР.

**1926** год — нарадзіўся **Пётр Сяргеевіч Вельямінаў**, савецкі і расійскі акцёр тэатра і кіно, артыст Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра камедыі імя Акімава, народны артыст РСФСР, народны артыст Чувашыі. Здымаўся ў тэлевізійных фільмах «Цені знікаюць апоўдні», «Вечны кліч», «Камандзір шчаслівай «Щуки» і іншых.

**1941** год — японская авіяцыя здзейсніла напад на ваенна-марскую базу ЗША Пёрл-Харбар у Ціхім акіяне. Масіраваная атака 350 самалётаў прывяла да гібелі 2403 амерыканскіх ваенных, 1178 былі параненыя. Ціхаакіяніскі флот Злучаных Штатаў быў фактычна знішчаны. На наступны дзень ЗША аб'явілі Японіі вайну.

**1965** год — у Рыме і Стамбуле абнародавана сумесная дэкларацыя Папы Рымскага Паўла VI і канстанцінопальскага патрыярха Афінагора, якая адмяніла ўзаемныя адлучэнні 1054 года паміж Рымска-каталіцкай і Канстанцінопальскай праваслаўнай цэрквамі.

**НИНА МАЦЯШ:** «Жыццё сапраўды як казка: ідзеш ад бяды да бяды».

## СЁННЯ

### Сонца


	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	9.13	16.48	7.35
Віцебск	9.10	16.31	7.21
Магілёў	9.04	16.38	7.34
Гомель	8.52	16.43	7.51
Гродна	9.27	17.05	7.38
Брэст	9.20	17.14	7.54

### Месяц

Маладзік 4 снежня. Месяц у сузор'і Білізят.


### Імяніны

Пр. Аляксандра, Аляксея, Барыса, Макара, Мітрафана, Рыгора, Фёдара, К. Леаніцы, Емяльяна, Здзіслава, Зянона, Мікалая.



Фота Настасі ГРУК.

## ЗАЎТРА



## УСМІХНЕМСЯ

**Оперны спявак кажа:**  
— У маім горле — вялізнае багацце!  
**П'яніца яму адказвае:**  
— У маім таксама.

— Алё, гэта рэстаран?  
— Так, добры дзень!  
— Мы хацелі б у вас заказаць столік на сем гадзін.  
— Добра! Крэслы закатаваць будзеце?

Жонка пытаецца ў мужа:  
— Чаму наша суседка кожны раз пры сустрэчы стала мне ўсміхацца?  
— А я ведаю?!  
— Калі я даведаюся, што яна ўсміхаецца з-за цябе, то табе пачнуць усміхацца ўсе мужыкі з нашага пад'езда.

— Дачушка, ты пяць лыжак цукру паклала. Закахаляся?  
— Не, мама, проста я салодкі чай люблю.  
— Дачка, ты іх у боршч паклала.

